




ДОБРУШСКИ КРАЙ

№19 (10837)

15 САКАВІКА – ДЗЕНЬ КАНСТЫТУЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



**Шаноўныя
жыхары раёна!
Віншваем вас
з Днём Канстытуцыі
Рэспублікі Беларусь!**

Канстытуцыя – гэта не проста элемент прававога поля. Гэта важная частка нашага жыцця. Вынік доўгай працы нашага і многіх папярэдніх пакаленняў змагароў за свабоду і незалежнасць краіны.

Правы чалавека – рэальнасць нашых дзён. Канстытуцыя служыць надзейным арыенцірам дзяржаўнай палітыкі. З яе бяруць пачатак эфектыўная эканоміка, сацыяльныя гарантыі і дабрабыт насельніцтва, захаванне нацыянальных традыцый. Следаванне законам Канстытуцыі забяспечвае нам магчымасць рухацца наперад, будаваць нашу краіну больш моцнай, свабоднай і дэмакратычнай.

Жадаем вам дабрабыту, здароўя, спагады, поспехаў у справах. Скарайце новыя вяршыні на карысць сваёй роднай зямлі!

**Раённы выканаўчы
камітэт
Раённы Савет
дэпутатаў**

ТЕМА НЕДЕЛИ

Приоритеты в развитии села

**Президент Беларуси
Александр Лукашенко
подписал Директиву №6
«О развитии села и повышении
эффективности
аграрной отрасли».**

Основные положения Директивы, выполнение которых позволит достичь поставленных целей, касаются обеспечения устойчивого развития и функционирования агропромышленного комплекса.

При выполнении установленных Директивой заданий к концу 2020 года объемы производства молока в стране должны достигнуть 9 млн тонн в год, продукции выращивания скота и птицы – 1,8 млн тонны. Должен быть обеспечен рост производительности труда в сельском хозяйстве на 40% и уровень заработной платы в отрасли не ниже уровня, складывающегося в среднем в экономике.

БелТА

Ад правоў да абавязкаў

Быць патрыётам не магчыма без ведання галоўнага закона сваёй краіны, лічаць педагогі і вучні СШ №2 Добруша. 9 раздзелаў асноўнага закона, у якіх змешчаны 146 артыкулаў, забяспечваюць правы грамадзян ва ўсіх сферах жыцця.

Асноўны закон дзяржавы ў гэтыя дні стаў настольнай кнігай для школьнікаў раёна. У Добрушскай СШ №2, напрыклад, класныя і інфармацыйныя гадзіны запланаваны для вучняў усіх класаў.

– Па сутнасці, вывучэнне Канстытуцыі праводзіцца на

працягу ўсіх год навучання. Дзяржаўная сімволіка – у кожным школьным кабінце, яна

дырэктар установы Марына Макарава. – Свята галоўнага закона краіны – чарговая на-

Першая Канстытуцыя ў гісторыі суверэннай Беларусі была прынята 15 сакавіка 1994 года на 13-й сесіі Вярхоўнага савета Рэспублікі Беларусь. Па выніках рэферэндума 1996 года яна была абноўлена і дапоўнена. Тады ж і беларуская, і руская мовы сталі дзяржаўнымі.

суправаджае ўсе афіцыйныя мерапрыемствы, – расказвае

года пагаварыць аб правах і абавязках яе грамадзян.

Для старшакласнікаў Дар'і Худалевай, Арцёма Варэнікава, Яраслава Шыпінскага, Эдуарда Соцкага і Аляксандры Шаўцовай (на здымку) артыкулы Канстытуцыі – адкрытая кніга. Рабяты засвоілі галоўнае палажэнне, няхай і не напісанае афіцыйнай мовай: любіць сваю Радзіму.

– Мы маем права на жыццё, на атрыманне адукацыі, многія іншыя правы, – заўважае 9-класніца Дар'я Худалева. – А галоўнае – памятаем пра свае абавязкі.

**Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА**

Подписка на «ДК»

на II квартал 2019 года уже идет!

Всего 18 рублей – и три месяца газета у вас дома.

газе ТА, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ



ISSN 2073-1000



погода

Долгота дня 11.38
Луна

13, 14 марта – в Близнецах,
15, 16 – в Раке



Первая четверть
14 марта

14 марта

НОЧЬЮ около 0
ДНЕМ +3...+5

Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный, 7-9 м/с

15 марта

НОЧЬЮ около 0
ДНЕМ +5...+7

Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 5-7 м/с

ВЫНІКІ

Ідэолаг – гучыць горда

Ідэалагічнае забеспячэнне выбараў дэпутатаў мясцовых Саветаў, мерапрыемстваў, прысвечаных Году малой радзімы. Арганізацыя дзейнасці мабільнай групы райвыканкама і камісій па барацьбе з п'янствам і алкагалізмам, правядзенне адзіных дзён інфармавання і сустрэч прадстаўнікоў улады з насельніцтвам, культурна-масавых мерапрыемстваў, кантроль за рэалізацыяй у раёне Дзяржпраграмы "Культура Беларусі", маладзёжнай палітыкі, аптымізацыя сеткі ўстаноў культуры...

Гэтыя і іншыя напрамкі былі сярод прыярытэтных у дзейнасці аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі ў мінулым годзе. Наколькі адметнымі аказаліся дасягненні па кожным з накірункаў, чым папоўніцца скарбонка добрых спраў і інавацыйных праектаў ідэолагаў і культуротнікаў сёлета – аб гэтым ішла размова на выніковым пасяджэнні савета аддзела. З дакладам па акрэсленых тэмах выступіла перад удзельнікамі начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама Алена Раздзюева. Аб пастаноўцы ідэалагічнай работы ў калек-



У ліку ўзнагароджаных – педагогі дзіцячай школы мастацтваў (злева направа): Святлана Жалдакова, Ірына Дзегцярова, Святлана Агеева і Вольга Жумігіна

тыве фарфарыстаў расказаў намеснік генеральнага дырэктара ДФЗ Сяргей Васкаўцоў. Творчымі напрацоўкамі з калегамі і прысутнымі падзяліліся мастацкі кіраўнік Церахоўскага гарадскога Дома культуры (прызна- нага лепшай культустано-

вай у 2018 годзе) Людміла Кавалёва, метадыст раённага Палаца культуры Надзея Асадчая, дырэктар раённага краязнаўчага музея Віталі Гарбузаў.

Шэраг работнікаў устаноў і арганізацый галіны за высокія паказчыкі і важкі асабісты

ўклад у развіццё ўстаноў, адметныя здабыткі ў творчай дзейнасці адзначаны граматамі, падзякамі аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі, каштоўнымі падарункамі.

Мікалай МІКАЛАЕЎ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

НА СВЯЗИ

15 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 3-15-60 пройдет горячая телефонная линия по вопросам защиты прав потребителей. Вопросы на потребительскую тематику можно задать Елене Васильевне БАЛАБКОВОЙ, главному специалисту отдела экономики райисполкома.

16 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00 прямую телефонную линию с жителями района проведет Ольга Федоровна МОХОРЕВА, председатель райисполкома.

14 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 3-13-44 пройдет прямая телефонная линия с участием Бориса Ивановича ТАЛАНА, прокурора района.

ПРИЕМ

16 марта с 8.00 до 14.00 в приемной председателя райисполкома прием граждан и представителей юридических лиц проведет Надежда Владимировна ШУКАЙЛОВА, начальник отдела землеустройства райисполкома.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Конституция в нашей жизни

Неприкосновенность личности, имущества граждан, бесплатное получение образования и охрана здоровья. Это завоевания нашей страны. Ежегодно 15 марта в республике отмечается День Конституции. Корреспондент «ДК» поинтересовался у добрушан, какие статьи документа они считают для себя наиболее значимыми.

Татьяна ШАБАЛИНА, работница фарфорового завода:



– Одна из главных – статья Конституции, которой каждому из нас гарантируются свобода мнений, убеждений, их свободное выражение. А также право на вероисповедание. Зачастую мы пользуемся этими и другими конституционными правами, не замечая этого.

Владимир ПРОКОПОВ, пенсионер:

– Не так давно стал пенсионером. Привыкаю к новому образу жизни.



По крайней мере, за завтрашний день я спокоен. В жизни присутствует стабильность. И все это благодаря Конституции. Время на месте не стоит, периодически претерпевает изменения и основной Закон. Вот и недавно Президент озвучил возможность принятия новой Конституции.

Дарья БАРСУКОВА, временно неработающая:



– Конституция определяет белорусский и русский языки в качестве государственных. Нравится русский – общайся на нем. По душе белорусский – говори и пиши на родном языке. Но за широкими правами мы иногда забываем о своих обязанностях: служба в Вооруженных Силах Республики Беларусь, охрана историко-культурного и духовного наследия нашего народа.

Леонид МИНИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

Вниманию жителей района!

15 марта с 11.00 до 13.00 в общественной приемной райисполкома (кабинет № 14) пройдет акция «Консультацию получит каждый», приуроченная к 25-летию со дня принятия Конституции Республики Беларусь.

Во время мероприятия все желающие безвозмездно смогут получить консультацию по интересующим их правовым вопросам у нотариуса, адвоката, судебного исполнителя, юриста райисполкома.

АГРАРНЫ СЕКТАР

Пакуль бялее ў полі снег

Першую сотню гектараў механізатар сельгаспрадпрыемства "Крупец" Аляксандр Выхадцаў (на здымку) ужо запісаў на свой рахунак. Сельгасгаспадарчы год ён распачаў з сяўбы шматгадовых траў.

– Своечасова выйшці ў поле дапамаглі апошнія веснавыя маразы. Менавіта гэты час лічыцца для гэтай працы самым спрыяльным, – расказвае галоўны аграном сельгаспрадпрыемства Наталля Білотас. – Пакуль зрабілі перадышку. На сонцы глеба раскісае. Як толькі падсохне, распачнем падрыхтоўку глебы да сяўбы.

Неабходныя палявыя работы пачаліся і ў іншых гаспадарках раёна. Пасевы шматгадовых траў "прычасалі" бараною, падкармілі. Над ушчыльненнем іх папрацавалі ў "Уцеўскім", "Завідаўскім", "Жгунскім". Тут гэтыя работы выкананы на плошчы больш чым 170 гектараў.

А пакуль аграры пільна сочаць за прагнозамі надвор'я. Як паведамілі ва ўпраўленні



сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама, пяць гаспадарак раёна ўжо прыступілі да падрыхтоўкі глебы да сяўбы. Важнейшая задача для аграрыяў – захаваць вільгаць у глебе. Тэхніку ў поле вывелі ў сельгаспрад-

прыемствах "Церахоўка-Агра", "Кругавец", "Абарона", "Калінінскі". Па плане гэтыя работы сёлета будуць праведзены больш як на 12,5 тысячы гектарах.

Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота "Сельскай газеты"